
Гісторыяграфія эпохі НЭПу

Замест прадмовы

Паўставаньне новай беларускай гісторыяграфіі ўкладаецца ў адно дзесяцігодзьдзе, а менавіта ў 1920-я гады. Хоць беларуская гісторыяграфія 1920-х гадоў стваралася пад знакам дырэктыўнага прасоўвання ў навуковае асяродзьдзе марксізму, сярод выбітных гісторыкаў яшчэ адчуваліся ранейшыя акадэмічныя традыцыі. На гэтым тле паўставалі новыя інстытуцыі, якія дзейнічаюць сённяня ды вызначаюць прафесійную гісторыяграфію Беларусі.

НЭП

Калі дэлегаты X з'езду Расійскай камуністычнай партыі (бальшавікоў) у сакавіку 1921 аддавалі свае галасы за суровую расправу над удзельнікамі Кранштадзкага паўстаньня, яны ўхвалілі і радыкальныя перамены на эканамічным фронце, якія сапраўды азначалі палёгку для змучаных вайной і рэквізыцыямі гаспадарнікаў¹.

Некаторыя элемэнты гэтай палітыкі папросту азначалі адмову ад татальнага адміністрравання на ўзоруні дробных і сярэдніх прадпрыемстваў ды гаспадарак. Пачалося спонтаннае эканамічнае адраджэнне. На прыватных прадпрыемствах БССР працавала 3 % рабочых, але выраблялі яны каля 70 % прадукцыі розынічнага тавараразварту². І хоць 82 % усяго насельніцтва БССР жыло на вёсцы, распачыналася новая ўрбанізацыя — у сярэдзіне 1920-х гадоў ужо каля 40 % гарадзкога насельніцтва былі колішнімі вяскоўцамі.

Адначасова структурныя зьмены вызначалі жыцьцё вёскі. Паводле Зямельнага кодэксу 1923 г. сяляне павялічылі свае зямельныя надзелы на чвэрць. У выніку, так званым сераднякам належала 60 % фэрмаў і каля 70 % ворнае зямлі — і менавіта яны сталі галоўнаю сілай на вёсцы³. У той жа час ідэя калектыўнага гаспадарання, нягледзячы на афіцыйную падтрымку, не мела вялікага посьпеху — у 1925 г. калгасам належала ўсяго толькі 0,7 % ворнае зямлі. Каб павялічыць эфектыўнасць гаспадарання, шмат хто з сялянаў перасяляліся з

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

буйных вёсак на хутары — бліжэй да сваіх палеткаў. Тым больш, што тагачасны наркам земляробства БССР Зыміцер Прышчэпаў ухваляў гэты працэс.

Зрэшты, гэткі посьпех адноснай гаспадарчай самастойнасці нараджаў трывогу за яе будучынню. Эфектыўнасць працы і заробкі на прыватных прадпрыемствах няўхільна павялічваліся, а на дзяржаўных назіралася адваротная тэндэнцыя. Эканамічная рэчаіснасць уваходзіла ў выразную супярэчнасць з афіцыйнай дзяржаўнай ідэалёгіяй ды правакавала пытаньні пра сэнс бальшавіцкае рэвалюцыі. Суіснаванье паасткаў эканамічнай свабоды ды разбудова таталітарнай дзяржавы ня мела будучыні.

БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ

Палітыка беларусізацыі, якую ў першай палове — сярэдзіне 1920-х гадоў праvodзіла КП(б)Б, прадугледжвала пашырэньне ўжываньня беларускай мовы ў афіцыйнай сферы, а таксама ў адукацыі і культуры. Па сутнасці, яна была часткай агульнасаюзнай палітыкі «карэнізацыі», што ставіла на мэце ўцягненне ў розных рэгіёнах СССР у сацыяльную і культурную палітыку бальшавікоў нацыянальных кадраў. Такім чынам, галоўнаю задачаю «беларусізацыі», як часткі стратэгіі «карэнізацыі», была далейшая саветызацыя краю. Прынамсі, так разылічвалі стваральнікі гэтай палітыкі. І гэтая мэта зусім не хавалася, бо ў партыйных інструкцыях съцвярджалася, што «авалоданье беларускай мовай ёсьць ключ да кіруючай ролі партыі ва ўсім культурным будаўніцтве БССР»⁴.

Тэарэтычны базіс беларусізацыі заклаў гісторык Усевалад Ігнатоўскі, былы сацыял-рэвалюцыянэр, які перайшоў у камуністычны лягер і стаў уплывовым наркамам асьветы⁵. Свае тэзы пра партыйную кадравую палітыку Ігнатоўскі апублікаваў у сінегні 1921 г. у артыкуле пад назвай «Беларускае нацыянальнае пытаньне і Камуністычнае партыя»⁶. Зыходным пунктам разважаньня Ігнатоўскага быў тэзіс пра тое, што ў беларускай нацыі адсутнічае клясавая дыфэрэнцыяцыя. Паводле яго, скасаванье бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 г. сацыяльных бар'ераў для беларусаў азначала нацыянальнае вызваленіне, бо «клясавы і нацыянальны склад беларусаў амаль што адпавядзе адзін другому». Фармулявалася адпаведная кадравая палітыка камуністычнай партыі:

¹ Хоскинг Дж. *История Советского Союза. 1917—1991* / Пер. с анг. П. Күценковой. Смоленск: Русич, 2001. С. 111.

² Шыбека З. *Нарыс гісторыі Беларусі (1795—2002)*. Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. С. 246.

³ Запруднік Я. *Беларусь на гістарычных скрыжаваннях*. Мн.: БФС — ВЦ «Бацькаўшчына», 1996. С. 92.

⁴ Лыч Л., Навіцкі У. *Гісторыя культуры Беларусі*. Мн.: Экаперспектыва, 1996. С. 202.

⁵ Запруднік Я. *Беларусь на гістарычных скрыжаваннях*. С. 91.

⁶ Ігнатоўскі У. *Беларускае нацыянальнае пытаньне і Камуністычнае партыя* // *Вольны съязг* (Менск). № 6/8, 1921, 25 сінег. С. 38—40.

трэба ўвасьці ў гэтых беларускія працоўныя гуашы з асьветна-камуністычнай працай. А дзеля гэтага трэба ўліца ў гэтых гуашы, не баючыся страціць чыстату расійскай літаратурнай мовы.

Беларусізацыя ў БССР не распачалася б без падтрымкі Сталіна. Яшчэ ў сакавіку 1921 г. на X зьезьдзе РКП(б), на тым самым, на якім Ленін абвесціў плян увядзення Новай эканамічнай палітыкі, адбылася дыскусія адносна нацыянальнай палітыкі ў БССР. Прагучалі адвінавачваныні, што ў Менску штучна ствараюць беларускую нацыянальнасць. У адказ наркам па справах нацыянальнасця ў Сталін заявіў пра беспадстаўнасць прэтэнзіяў, прызнаў існаваныне беларускага народу і беларускай мовы і дадаў, што культура гэтага народу можа разъвівацца толькі на грунце беларускай мовы⁷. Гэта было вельмі выразным указаннем для большавіцкай партыі ў Беларусі, якая складалася зь беларусаў толькі на 20 %. І сапраўды, як можна было ігнараваць беларускае пытаныне, якое вельмі актыўна абыгрывала Польшча, а тэма нацыянальнага разъвіцця цалкам укладалася ў канцэпцыю інтэрнацыяналізацыі і сусветнай рэвалюцыі?

Што цікава, параўнаныне статусу Беларусі з калоніяльным належыць партыйным дакумэнтам:

…з палітыка-сацыяльным уціскам беларускія працоўныя масы падлягалі і нацыянальна-культурнаму прыгнёту. Ішла русіфікацыя краю, які зьяўляўся як бы калёніяй імперыі⁸.

Улады БССР сыстэмнай заахвочвалі эмігрантаў вярнуцца на Бацькаўшчыну. А правядзеные палітыкі беларусізацыі зъмяніла стаўленыне да БССР многіх палітыкаў, якія ўваходзілі ў склад эміграцыйных структураў БНР. Афіцыйнаму Менску ў той час было што ім прapanаваць, і гэта ўжо непасрэдным чынам тычыцца тэмы паўставаныня акадэмічнай беларускай гісторыографіі. Беларускія дзеячы і вяртанцы з эміграцыі атрымалі прэстыжныя пасады ў БДУ і ў Інбелкульце, працу ў выдавецкіх і культурных установах.

Зрэшты, назіральнікам збоку гэта кідалася ў очы. Напярэдадні пэрыяду вялікага тэрору, у траўні—чэрвені 1929 г., у Менску адбывалася праверка з боку Цэнтральнай кантрольнай камісіі ВКП(б) на чале са старшынём ЦКК КП(б) Украіны Затонскім. У падрыхтаваным камісіяй дакладзе была зробленая заява, што большая частка інтэлігенцыі БССР настроеная антысавецка:

Ствараецца ўражаныне, што засеўшая ў цэнтральных і іншых навуковых установах нацыяналістычна вярхушка падтэшаваных прадстаўнікоў беларускай

⁷ Мірановіч Я. *Найноўшая гісторыя Беларусі*. Санкт-Пецярбург: Неўскі прасцяг, 2003. С. 62—63.

⁸ *Известия Центрального Бюро Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии*. 1921, 5 дек. С. 5.

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

культуры значна затрымлівае тэмп саветызацыі. А ў гэты час партый-нае кіраўніцтва Беларусі падтримлівае вельмі блізкія адносіны зь дзеячамі былых антысавецкіх урадаў. У Менску ня лічыцца ганебным сустракацца з гэтымі «піянэрамі» культуры пры шклянцы гарбаты, а то і больш моцных напояў, у мэтах быццам бы партыйнага кіраўніцтва ў адносінах інтэлігенцыі⁹.

Увогуле, БССР узору сярэдзіны 1920-х гадоў, як на сёньняшні час, выглядала даволі экзатычным утварэннем з чатырм дзяржаўнымі мовамі, лібералізаваным раздробным гандлем ды самастойнымі фэрмэрскімі гаспадаркамі. Беларускія камуністы хацелі пазъбегнуць запісу пра дыктатуру пралетарыяту, таму Канстытуцыя БССР была ўхваленая толькі ў 1927 г., у той час як Канстытуцыю СССР зацвердзілі ў студзені 1924 г.¹⁰. Гэтая фармулёўка выглядала недарэчнай у краі, дзе больш за 80 % насельніцтва складалі сяляне.

УНІВЭРСЫТЭТ

Вось у гэтых эканамічных і палітычных варунках адбывалася інстытуалізацыя беларускай гісторыяграфіі. У 1921 г. у Менску быў адчынены Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у 1922 г. — Інстытут беларускай культуры, які ў 1928 г. быў пераўтвораны ў Беларускую акадэмію навук. У 1920-х гадах у многіх адносінах менавіта ўніверсітэт стаў асноўнай пляцоўкай для разьвіцця беларускай гісторыяграфіі. БДУ ствараўся прафэсурай, якая мела ўжо багата досьвед працы ва ўніверсітэтах расійскай традыцыі і многія прынцыпы арганізацыі дасьледаваньняў і выкладаньня былі проста перанесены ў Менск ды прыстасаваныя да мясцовых рэаліяў. Для арганізацыі Акадэміі навук спатрэбілася значна больш часу і, прынамсі, у сферы сацыяльна-гуманітарных навук гэтая навуковая ўстанова ў большай ступені арыентавалася на мясцовыя кадры. Але ж акадэмічныя пэрыёдыкі рыхтаваліся ў той час ужо на такім узроўні, што многія апублікованыя там артыкулы застаўцца для нас узорам і нашы навуковыя патрэбы прымушаюць да іх рэгулярна звязватацца.

Ідэя заснаваньня ў Менску ўніверсітэту аформілася ў канцы XIX ст. і ў пачатку XX ст. Менская гарадзкая дума рабіла неаднаразовыя заходы для адкрыцця ў губэрскім цэнтры вышэйшай навучальнай установы. У гэтым пытаньні гарадзкія ўлады і мясцовыя аблшарнікі не знайшли паразуменіня з губэрскай адміністрацыяй і імперскім урадам у Санкт-Пецярбурзе¹¹. Рэальна падрыхтоўчыя працы па стварэнні ўніверсітэту распачаў урад БНР. Камісія народнай асьветы Ўсебеларускага кангрэсу выказалася за неадкладнае адкрыццё ў Беларусі ўніверсітэту, і ў красавіку 1918 г. Народны сакратарыят

⁹ Цытата паводле: Лыч Л., Навіцкі У. *Гісторыя культуры Беларусі*. С. 209.

¹⁰ Мірановіч Я. *Найноўшая гісторыя Беларусі*. С. 56.

¹¹ Гл. падрабязней: Шыбека З. В. *Мінскъ сто гадоў таму*. Мн.: Беларусь, 2007. С. 131—133.

асьветы БНР склікаў камісію па стварэнні ў Менску ўніверситету. І хоць урад БНР пад наступам Чырвонай арміі вымушаны быў эміграваць, ідэя ўніверситету засталася і яе рэалізаваў ужо ўрад БССР.

11 ліпеня 1921 г. быў выдадзены дэкрэт аб адкрыцці Беларускага дзяржаўнага ўніверситету, які ствараўся з трох факультэтаў — грамадзкіх навук, мэдыцынскага, рабочага. Першым рэкторам быў прызначаны ўжо вядомы на той час расійскі гісторык Уладзімер Пічэта, які шмат займаўся даследаваньнем сацыяльна-прававых працэсаў у Вялікім Княстве Літоўскім. Пічэта быў кампраміснай фігурай, бо шмат хто ў Менску ў якасці рэктара-заснавальніка жадаў бачыць Яўхіма Карскага. Трэба сказаць, што Карскі разам з гісторыкам і сацыёлагам Доўнар-Запольскім стваралі свае праекты ўніверситетскіх статутаў для ўраду БНР, што было нэгатыўна ўспрынята камуністычнымі ўладамі. Пічэта жа павёў сябе вельмі асьцярожна і, больш таго, з імпэтам акунуўся ў справу арганізацыі ўніверситету, а потым як прафэсійны гісторык заняўся стварэннем уласнай навуковай школы, якая стала часткаю беларускай нацыянальнай гісторыяграфіі.

У 1922/1923 навучальным годзе ў БДУ быў створаны пэдагагічны факультэт, які сярод іншых чатырох аддзяленняў меў таксама сацыяльна-гісторычнае. Дэканам гэтага новага факультэту стаў гісторык Усевалад Ігнатоўскі. Разам з Васілем Дружчыцам і Мітрафанам Доўнар-Запольскім дэкан чытаў курс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да падзелаў Рэчы Паспалітай. У 1920-я гады сярод прадметаў гісторычнага цыклу выкладаліся: гісторыя сярэднявечча (праф. Ясінскі), гісторыя расійскай культуры (А. Савіч), гісторыя старажытнай культуры (С. Кацэнбоген), гісторыя съветапоглядаў (У. Ігнатоўскі) і інш. У 1925/1926 навучальным годзе курс ктыніцаўства вёў Зыміцер Даўгяла¹². Уласна ж Гісторычны факультэт БДУ будзе створаны пазней — ужо ў 1934 г.

Што важна, ужо з 1922 г. університет меў свой пэрыёдык — «Працы Беларускага дзяржаўнага ўніверситету ў Менску». Паступова, з 1925 г. выпускі «Прац БДУ» сталі прадметна-тэматычныя — асобна выдаваліся гісторычныя, праўныя, філялягічныя, фізыка-матэматычныя, мэдычныя сшыткі. Але напачатку пэрважалі гісторычныя працы прафэсурыв новага ўніверситету, напісаныя, пэрважна, у ранейшы пэрыяд іхнай дзейнасці — Уладзімера Пічэты, Аляксандра Савіча, Уладзімера Перцава, Мікалая Нікольскага. Зразумела, друкаваліся яны па-расійску. Але ўжо ад 1927 г. у афіцыйным выданні БДУ пачалі друкавацца артыкулы асьпірантаў Пічэты — Андрэя Бурдзейкі, Тодара Забелы, Аксініні Таўсталес. Вядома, гэтыя працы былі напісаныя ўжо па-беларуску. Сярод выкладчыкаў-гісторыкаў найраней па-беларуску стаў друкавацца Васіль Дружчыц. А Пічэта таксама даволі хутка змог пісаць па-беларуску — ягоныя навуковыя працы на гэтай мове зьяўляюцца ў друку ад 1926 г.

Наколькі шырокімі бачыліся кіраўніцтву БССР і афіцыйных культурных інстытуцыяў ўніверситету і рэальныя межы краю, съведчыць вельмі

¹² Гісторычны факультэт. Да 70-годдзя заснавання / Адк. рэд. С. М. Ходзін. Мн.: БДУ, 2004. С. 19.

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

цікавае цьверджанье з апубліканай справаздачы БДУ за першы акадэмічны, 1921—1922, год, у якой БДУ бачыўся

цэнтральным культурным котлішчам ня толькі сучаснай Беларусі, але і суседніх губерняў, што далаучаюца да яе, Віцебскай, Гомельскай, Смаленскай¹³.

Трэба сказаць, што фінансаванье ўніверситету адбывалася ня толькі зь дзяржавнага бюджetu (вядома, гэта была галоўная крыніца). Асабліва напачатку дзеянніцы БДУ студэнты мусілі пакрываць значную частку коштаў навучання. Немалую матэрыяльную падтрымку аказвала амэрыканская гуманітарная адміністрацыя APA, за кошт якой, напрыклад, у 1923 г. была адчынена студэнцкая становая ва ўніверситетскім будынку па вуліцы Багадзельнай (цяпер — Камсамольская)¹⁴.

ПАД ЗНАКАМ ПІЧЭТЫ

У пачатку свайго існаванья Беларускі ўніверситет меў праблемы з кадрамі прафэсуры. Як адзначаў першы рэктар університету Ўладзімер Пічэта, «справа ў тым, што шмат выдатных выкладчыкаў баяліся пераехаць у Менск, што БДУ ня будзе наогул існаваць»¹⁵. У тут ужо спатрэбліся аўтарытэт самога Пічэты ды ягоная настойлівая праца па забесьпячэнні прыстойных варункаў для працы і жыцця прафэсуры, якую загітаваў рэктар. Як прыгадваў адзін з такіх прафэсаў Сяргей Мялкіх, «сустрэча ў Маскве з рэктарам БДУ У. І. Пічэтам, ягоны съветлы погляд на будучыню БДУ хутка пераканалі мяне ў тым, што трэба ехаць менавіта ў Менск»¹⁶.

Як рэктару, Пічэту прыходзілася ня толькі чытаць лекцыі і весьці сэмінарскія заняткі (да таго ж па праблемах, якімі ніхто раней не займалася), але ў значнай ступені наладжваць усю працу університету ў горадзе, дзе былі праблемы з памяшканнямі, адсутнічалі спэцыялізаваная навуковая бібліятэка ці абсталяваныя лябараторыі.

Паводле ўспамінаў ягоных сучаснікаў, Пічэта выглядаў досыць арыстакратычна. Мікола Улашчык піша, што на ўганараваньні Янкі Купалы ў сакавіку 1922 г. Пічэта быў ледзьве не адзіным, хто знаходзіўся на сцэне без паліто. Яму было тады 43 гады,

¹³ Белорусский Государственный Университет за 1921—1922 академический год. Мн., 1922. С. 6.

¹⁴ Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў біяграфіях яго рэктараў / А. А. Яноўскі, А. Г. Зельскі. Мн.: БДУ, 2001. С. 17.

¹⁵ Пічэта У. І. Беларускі Дзяржаўны Університет напярэдадні 10-годдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі // Беларускі Дзяржаўны Університет да 10-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі. Менск, 1927. С. 24.

¹⁶ Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта... С. 14.

ён быў прыгожы, вытанчаны, добра апрануты. Было ўражаньне, што ён не спэцыяльна ўпрыгожыўся для вечарыны, а такой была ягоная сутнасць. Тоё, што гэта інтэлігент высокай культуры, адразу кідалася ў вочы¹⁷.

Пічэта ж тады ж зрабіў і першы даклад. Цытуючы вершы Шаўчэнкі, Пічэта прамаўляў як сапраўдны палтаўчанін. Па-беларуску ж ён гаварыў, падвойваучы слова: «Наркомпросвета, Белорусскій дзяржаўны государственный універсітэт». Але ж пісаў Пічэта на добрай беларускай літаратурнай мове.

Іншы ракурс на Пічэту пропануе ў сваіх успамінах Яўхім Кіпель, тагачасны студэнт БДУ: «Сам Пічэта называў сябе сэрбам, толькі сэрбскага ў ім нічога не было, ён быў расеец»¹⁸.

За часамі Пічэты гісторыя выкладалася практычна ўсім студэнтам БДУ, а гісторыя Беларусі была абавязковым прадметам на ўсіх факультэтах¹⁹. Чыталіся гэтыя лекцыі звычайна ўвечары, бо многія са студэнтаў удзень працавалі. Абавязковым было наведванье сэмінарскіх заняткаў, але не лекцыяў. І па колькасці слухачоў у аўдыторыях можна было бачыць, наколькі папулярны той ці іншы лектар.

Пічэта вёў сэмінарскія заняткі па тым жа прадметах, па якім чытаў лекцыі. На сэмінарах па гісторыі Беларусі ў першыя гады існаваньня ўніверсітету студэнты пісалі рэфэраты паводле клясычных прац Любашкага («Абласны падзел і мясцовае кіраванье Літоўска-Рускай дзяржавы да часу выданьня першага Літоўскага статута...» «Соймы Літоўска-Рускай дзяржавы да Люблінскай уніі 1569 году») ды па тых крыніцах, што былі прыкладзеныя да гэтых выданьняў. Таксама шырока вывучалася на сэмінарах і праца самога Пічэты «Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста...»

Як прыгадваюць былыя ягоныя студэнты, Пічэта меў запальчывыя харктар, але на занятках максымальная стрымліваўся. На іх рэктар вучыў «выціскаць» з крыніцы па магчымасці ўсё, і ў той жа час выкладаць здабытае ў самым кароткім выглядзе. Паводле Ўлашчыка, на занятках па Першым статутце Пічэта прымушаў чытаць артыкул, а потым вусна выкладаць ягоную сутнасць «у двух словах». Студэнты чыталі па чарзе ў тым парадку, у якім сядзелі за сталамі. Пасля прачытаныя прафэсар запытваўся ў студэнта: «Пра што тут напісаны? Скажыце ў двух словах». Студэнт, які ўпершыню ў жыцці знаёміўся з падобнаю крыніцай, да таго ж, не заўжды добра валодаючы старабеларускай мовай,

¹⁷ Ученик об учителе: Историк Н. Н. Улащик об академике Владимире Ивановиче Пичете. 1984 г. / Подг. В. Скалабан // *Исторический архив*. 2004, № 6. С. 125.

¹⁸ Кіпель Я. Эпізоды = Episode / Пад рэд. І. Урбановіч і З. Саўкі. Нью-Ёрк: Беларус, 1998. С. 60.

¹⁹ Баранова Е. В. В. И. Пичета — организатор исторического образования в Белорусском государственном университете // *Працы гістарычнага факультэта БДУ*. Вып. 3. Мн., 2008. С. 177.

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

пачынаў блытана пераказваць зъмест. Пічэта перапыняў яго: «Не. Скажыце ў двух словах»²⁰.

Дзеля гэтага першыя заняткі праходзілі вельмі марудна. Да перапынкаў тых, хто чытаў і пераказваў, на ілбе зъяўляліся кропелькі поту. Але потым у гэтых жа студэнтаў адкрывалася разуменне старажытных тэкстаў. Дамогшыся гэтага, выкладчык прымушаў выкладаць сутнасць артыкула на паперы. Паралельна ён паведамляў розныя зъвесткі пра эпоху Статута, пра тое, хто яго складаў²¹.

Дзякуючы ініцыятывы Пічэты ў 1927 г. пры БДУ была адчынена асьпірантура²², пры ўніверсытэце было пакінута 20 асьпірантаў, а рэктар сам узяўся кіраваць некалькімі асьпірантамі-гісторыкамі. Пічэта быў патрабавальным навуковым кіраўніком, ягоная праца з асьпірантамі была вельмі індывідуальнай.

У нядзелі каля 11 гадзіны асьпіранты прыходзілі да свайго кіраўніка на кватэру, дзе адбываліся дыскусіі па розных навуковых тэмах, — пазней падобную форму «хатніх сэмінараў» Пічэта выкарыстае ў свой маскоўскі пэрыяд працы, калі яны сталі называцца «пічэтнікамі»²³. Вучні Пічэты мусілі «адточваць свае пёры», пішучы кароткія рэцэнзіі на вялікую колькасць гістарычнай літаратуры, што выходзіла ў той час, асабліва ва Ўкраіне. Пічэта даваў гэтыя кнігі сваім асьпірантам, патрабуючы ад іх рэцэнзіі на 4—5 машынапісных старонак. І гэтыя рэцэнзіі-анатацыі былі разылічаныя на публікацыю, таму да іх напісаныя асьпіранты падыходзілі вельмі адказна²⁴. Як прыгадваў Мікола Ўлашчык, выразы «вучыўся ў Пічэты» ці «вучань Пічэты» яшчэ ў 1970-х заставаліся адзнакай якасці падрыхтоўкі гісторыка²⁵.

Апроч таго, Пічэта разгарнуў вялікую грамадzkую працу. У Менску тых часоў ня рэдкасць былі нейкія публічныя дыспуты, альбо нейкія афіцыйныя пасяджэнні, дзе ў рамках дазволенай ідэалёгіі можна было яшчэ дыскутуваць. Рэктар БДУ браў у падобных імпрэзах жывы ўдзел. Праз 25 гадоў, у апошнія дні жыцця Пічэты той жа Ўлашчык запытаемца ў свайго настаўніка, якія мэты ставіў той, падтрымліваючы традыцыю падобных вечарынаў. У адказ Пічэта сказаў, што хацеў зрабіць універсытэт цэнтрам грамадзкага жыцця Беларусі²⁶.

²⁰ Улащик Н. Н. В. И. Пичета в первые годы существования Белорусского государственного университета // Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В. И. Пичеты. М.: Наука, 1978. С. 68—69.

²¹ Ученик об учителе: Историк Н. Н. Улащик об академике Владимире Ивановиче Пичете. С. 125—126.

²² Прафесары і дактары навук Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта / Склад. А. А. Яноўскі. Мн., 2001. С. 224.

²³ Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета (опыт творческого портрета) // Вопросы истории. 1970, № 8. С. 82—83; Бобиньска Ц. Воспоминания об учителе // Славяне в эпоху феодализма. С. 98—99.

²⁴ Ученик об учителе: Историк Н. Н. Улащик об академике Владимире Ивановиче Пичете. С. 126.

²⁵ Улащик Н. Н. В. И. Пичета в первые годы... С. 72.

²⁶ Улащик Н. Н. В. И. Пичета в первые годы... С. 71.

Таксама ва ўспамінах дачкі Пічэты Ксеньні менскі пэрыяд для яе бацькі быў вельмі важным. У сувязі з новым прызначэннем у 1921 г. Пічэту прыйшлося перасяліцца з Масквы ў Менск, адмовіцца ад працы ў Галоўнай архіўнай управе, а ў 1924 г. пакінуць катэдру ў Маскоўскім універсітэце. У Менск Пічэта паехаў адзін — сям'я засталася ў Маскве. У тым ліку таму Пічэта пэрыядычна наажджаў у Маскву.

У Менску Пічэта займаў кватэру з трох невялікіх пакояў. Нягледзячы на занятасць, рэктар БДУ любіў наведвацца ў госьці. Як адзначае дачка Ксеньня, адбывалася гэта ў 10 ці 11 гадзіне ўвечары, бо раней часу не ўдавалася знаходзіць. А «менская прафэсура была вельмі гасціннай»²⁷. У 1927 г. Ксеньня пражыла некалькі месяцаў у сталіцы БССР: «Нядоўгае жыццё з бацькам у Менску я прыгадваю як адзін з найлепшых пэрыяду майго жыцця».

Ксеньня Пічэта ў сваіх мэмуарах асабліва адзначала, што яе бацька вывучыў беларускую мову так добра, што мог публічна выступаць па-беларуску. А ад выкладчыкаў ён таксама вымагаў веданыня гэтай мовы, на якой адбываўся навучальны працэс ва ўніверсітэце.

Пічэта паспрабаваў вярнуць у Беларусь бібліятэку Храптовічаў — у 1925 г. ён наведваў Харкаў, тагачасную сталіцу радавай Украіны, каб прасіць Наркамасыветы УССР выкананць волю яе заснавальніка і перадаць шчорсаўскую бібліятэку і архіў графа Храптовіча з Кіева ў Менск²⁸. А ў 1928 г. у яго адбылася надзвычай важная сустрэчы ў Празе, эфекты якой будуць мець працяг у будучыні — 24 жніўня Пічэта быў прыняты міністрам замежных спраў Чэхаславаччыны Эдуардам Бэнэшам.

Тагачасны дырэктар Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б акадэмік Сярбента лічыў некаторыя ўчынкі Пічэты наўнымі. Ён прыгадваў восеньскі 1929 г. візит рэктара БДУ ў менскую сядзібу АДПУ. Ён увайшоў туды са сваёй палачкай, у пэнснэ, і папрасіў у дзяжурнага сустрэчы са старшынём Беларускага ДПУ. Пытаныне ў Пічэты было наступнае:

Рэч у тым, што ва ўніверсітэце ў апошнія дні арыштавалі некалькі выкладчыкаў, а цяпер зрываютца заняткі. Я ня ведаю, што рабіць.

Старшыні ДПУ ў той момант не было на месцы, а намесьнік старшыні на-кінуўся на рэктара:

Вы што надумалі? Прыйшли абараняць ворагаў народу, контрапрэвалюцыянэраў, нацыяналістаў? Вам што, рабіць няма чаго? Органы ведаюць, што да чаго. I памятайце: гэта толькі пачатак, а не канец²⁹.

²⁷ Пічета К. В. Владимир Иванович Пічета // Славяне в эпоху феодализма. С. 117.

²⁸ Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта... С. 24.

²⁹ Иоффе Э. Г. Академик В. И. Пічета (1878—1947) // Новая и новейшая история. 1996, № 5. С. 219.

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

Неўзабаве пасъля свайго візіту ў АДПУ Пічэта быў вызвалены ад пасады рэктара.

Змаглі пакінуць Беларусь Ясінскі і Доўнар-Запольскі. Рэктар жа БДУ трymаўся да канца. Але і ён патрапіў у пастку хітрай камбінацыі АДПУ.

У 1929—1931 гадах АДПУ была сфабрыкаваная так званая «Акадэмічная справа» па адвінавачванні акадэмікаў і супрацоўнікаў АН СССР у стварэнні контрапэрэвалюцыйнай арганізацыі «Усенародны саюз барацьбы за адраджэнне вольнай Расіі» з мэтаю зьвяржэння савецкай улады і адраджэння манархіі. Па працэсе праходзіла 115 чалавек, а галоўным фігурантам быў вядомы пециябурскі гісторык Сяргей Платонаў (гэтая справа атрымала яшчэ назыву «справа Платонава»). Уладзімер Пічэта зынешне выпадкова праходзіў па гэтай справе, але выглядае, што ён ня мог унікнуць яе.

Як піша сучасны пециябурскі гісторык Віктар Брачай³⁰, трохі незвычайным было тое, што каб разграміць школу расійскіх гісторыкаў, уладам прыйшлося скарыстацца дапамогаю АДПУ. Але ж калі ўзяць да ўвагі, што апошнім прытулкам С. Платонава і ягонай школы стала Акадэмія навук і яе ўстановы (Бібліятэка АН, Археаграфічная камісія, Пушкінскі дом), то нічога дзіўнага тут няма. Бо ў адрозненіе ад іншых установаў, АН знаходзілася ў зусім адметным паларажэнні і, карыстаючыся гэтым, супраціўлялася спробам яе саветызацыі. «Дастаць» адтуль Платонава і ягоных вучняў самі гісторыкі-марксісты без дапамогі АДПУ не маглі. Адным рашчучым ударам АДПУ ўлады пастанавілі саветызацца Акадэмію навук, выгнаць адтуль «рэакцыйных» акадэмікаў ды дабіць прадстаўнікоў буржуазнай гістарыяграфіі на чале з Платонавым, якія акапаліся там³¹.

У пачатку 1930 г. праф. Пічэта скіраваўся ў навуковую камандзіроўку ў архівы Масквы і Ленінграду. У Маскве ён сустракаўся з акадэмікам Любайскім, які папрасіў яго перадаць у Ленінградзе ліст акадэміку Платонаву. Пічэта прыбыў з Масквы ў Ленінград 2 студзеня 1930 г. і выкананаў просьбу, ня ведаючы зъместу ліста, а таксама тое, што за Платонавым ужо даўно сочыць АДПУ. Да таго ж на словах Пічэта перадаў слова Любайскага пра тое, што аднаго з калег Платонава праф. Ягорава выклікалі ў АДПУ на допыт³².

Сяргей Платонаў быў арыштаваны 12 студзеня 1930 г. па падазрэнні ў актыўнай антысавецкай дзеянасці і ўдзеле ў контрапэрэвалюцыйнай арганізацыі. Верагодна, падчас ператрусу быў выяўлены і ліст Любайскага, перададзены Пічэтам. Прасока пачалася таксама за Пічэтам. На працягу жніўня—верасьня 1930 г. былі арыштаваныя вядомыя гісторыкі, прафэсары Маскоўскага ўніверсytetu M. Любайскі, Ю. Гацье ды інш. 13 верасьня (паводле іншых дадзеных 14 верасьня) у Менску арыштавалі Пічэту.

³⁰ Сам ён паходзіць з Браслаўшчыны.

³¹ Брачев В. С. *Крестный путь русского историка. Академик С. Ф. Платонов и его «дело»*. СПб.: Стомма, 2005. С. 283.

³² Брачев В. С. *Крестный путь...* С. 334.

Пічэту абвінавачвалі адначасова ў вялікадзяржаўным шавінізьме, беларускім буржуазным нацыяналізьме ды ў празаходній арыентацыі. Шматмесячны поўбыт у Доме папярэдняга зыняволенія ў Ленінградзе на працягу 1930—1931 гг. сур’ёзна падарвалі Пічэтава фізычнае і маральнае здароўе.

У сямейным архіве дачкі Ўладзімера Пічэты Ксеньні захоўваеца адна з кніг, якая знаходзілася з гісторыкам у ягонай камэры. У дзень абвяшчэння першых вынікаў съледзтва Пічэта занатаваў на першай старонцы кнігі:

Я раней спадзяваўся, а цяпер няма надзеі. Зрэшты, усё роўна. Я прымірыўся і напакутаваўся... Няхай будзе рашэнне супраць мяне, хоць гэта было б злачынствам, я спакойна скончу сваё трагічнае існаваньне. Хіба... [далей неразборліва] не трагізм быць усё жыцьцё змагаром супроць манархіі... [далей неразборліва] і ішчыра аддаць усё сваё жыцьцё савецкай уладзе?! Буду пакутаваць разам з такімі махровымі... [далей неразборліва], як Любаўскі і Платонаў. Гэта лінія супроць лёсу. Хвароба мая прагрэсует. Страёнік перастаў дзейнічаць. Лекар мала мною цікавіцца. Калі вышилюць мяне, то тады, калі я буду ўжо ня ўстане пераносіць свае пакуты і здолею скончыць сваё існаваньне³³.

У жніўні 1931 г. Пічэта быў высланы ў Вятку, дзе працаваў нармоўшчыкам і табэльшчыкам у каапэратыве грамадзкага харчаваньня. Існуе сямейная легенда, як Пічэта быў вызвалены з ссылкі. У пачатку чэрвеня 1934 г. у Москву зь візитам прыбыў міністар замежных спраў Чэхаславаччыны Эдуард Бэнэш. 9 чэрвеня 1934 г. Чэхаславаччына падпісала дакумэнт пра ўсталяваньне дыпляматычных адносінаў з СССР, пасьля чаго міністар быў прыняты Сталіным. Менавіта падчас гэтай сустрэчы чэхаславацкі палітык выказаў зацікаўленыне ў лёсе Пічэты і пажадаў спаткацца зь ім. Ссыльны гісторык быў тэрмінова расшуканы ў Вятцы, падкормлены, адзеты ў прыстойны гарнітур і адпраўлены на спатканьне з Бэнэшам³⁴.

Уладзімер Пічэта ў сапраўднасьці вярнуўся да выкладаньня і да навукі. Спачатку ён працаваў у Варонескім пэдагагічным інстытуце, а ў 1935 г. здолеў вярнуцца ў Москву. Паступова славістычныя студыі сталі галоўным навуковым кірункам для Пічэты — у 1939 г. на ягоную ініцыятыву былі створаныя сэктар славяназнаўства Інстытута гісторыі АН СССР ды катэдра гісторыі паўднёвых і заходніх славянаў на гістарычным факультэце Маскоўскага ўніверсітэту, якія ён і ўзначаліў. А ў 1946 г. стаў адным з заснавальнікаў і намеснікам дырэктора Інстытута славяназнаўства АН СССР. У гэтай функцыі ён пабыў зусім нядоўга — у чэрвені 1947 г. Уладзімер Пічэта памёр.

Асноўная маса напісанага Ўладзімерам Пічэтам у 1930—1947 гг. засталася ў рукапісах, шмат што не было закончана, а тым больш не падрыхтаванае да дру-

³³ Иоффе Э. Г. Академик В. И. Пичета... С. 220.

³⁴ Иоффе Э. Г. Академик В. И. Пичета... С. 221.

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

ку. Найболыш плённымі пэрыядамі ягонай навуковай творчасці засталіся да-рэвалюцыйны, а таксама 1920-я гады ў Беларусі.

Расійскі гісторык Уладзімер Караблюк, які належалі да навуковай школы Пічэты, прыгадваў:

Я выдатна памятаю, зь якім хваляваньнем і ўздымам апавядала Уладзімер Іванавіч пра менскі пэрыяд свайго жыцьця. Адчувалася, што для яго гэтых гады былі сапраўды герайчныя, напоўненныя напружанай працаі³⁵.

Акурат у Беларусі Пічэта стаў адным з найбуйнейшых арганізатораў гісторычнай навукі³⁶. Але ж ягоная менская навуковая школа была расьцярушаная, а найлепшыя вучні (Андрэй Бурдзейка, Тодар Забела, Канстанцін Кернажыцкі і інш.) былі арыштаваны і загінулі ў ссылцы. Іхныя публікацыі ды працы самога Пічэты, захаваўшы эўрыстычную каштоўнасць, застаюцца знакамі-напамінамі про той фэнамэнальны пэрыяд беларускай гісторыографіі.

ІНБЕЛКУЛЬТ

Іншым асяродкам складання беларускай гісторыографіі стаў Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт), утвораны ў студзені 1922 г. на базе Навукова-тэрміналягічнай камісіі. Першапачаткова Інбелкульт падзяляўся на дзве сэкцыі — прыродазнаўчую і этноляга-лінгвістычную. 25 ліпеня 1924 г. быў зацверджаны Статут Інбелкульту, паводле якога інстытут становіўся найвышэйшай дзяржаўнай навуковай установай. Склад супрацоўнікаў Інбелкульту быў пашыраны. Акурат тады была створаная гісторычна-археалагічная сэкцыя (у 1927 г. яна была перапрафільваная ў сацыяльна-гісторычную). З структурных падраздзяленняў гісторычнай тэматыкі існавалі таксама: сэкцыя па вывучэнні рэвалюцыйнага руху ў Беларусі з камісіяй па складанні біяграфічнага слоўніка рэвалюцыйных барацьбітў рэспублікі; этнографічная сэкцыя. Апроч таго дзеянічалі сталыя навуковыя камісіі, у тым ліку па ахове помнікаў старажытнасці.

Ідэя Інбелкультта як універсальнай навуковай інстытуцыі карысталася даведрам у адмыслоўцаў. Дзеля супрацоўніцтва з інстытутам у 1925 г. зь Ленінграду перабраўся ў Менск Браніслаў Эпімах-Шыпіла, а з Магілёва — Зыміцер Даўгяла. Мітрафан Доўнар-Запольскі ў нядоўгі, меншы за год, пэрыяд свайго знаходжання ў Менску узначальваў Гісторыка-археалагічную камісію і пасыпеў у студзені 1926 г. арганізація І зъезд дасьледчыкаў беларускай археалёгіі і археа-

³⁵ Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета (опыт творческого портрета) // *Вопросы истории*. 1970, № 8. С. 76.

³⁶ Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета // *Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В. И. Пичеты*. М., 1978. С. 10—11.

графії. Найважнейшае дасягненъне камісіі — гэта падрыхтоўка пад кіраўніцтвам Даўгяллы археаграфічнага праекту «Беларускі архіў», якое стала найбольш значным навуковым выданнем гісторычных дакументаў у даваеннай Беларусі. Са складу камісіі была вылучаная Падкамісія па старым Менску³⁷. Доўнар-Запольскі паводзіў сябе вельмі актыўна, а пасля крытыкі рукапісу ягонай «Гісторыі Беларусі» ён вымушшаны быў зъехаць зь Беларусі. Прычынялася яшчэ адна старонка беларускай гісторыяграфіі.

У лютым 1926 г. улады вывелі Інбелкульт са структуры Народнага камісарыяту асьветы і абвесцілі яго самастойнай установай пры СНК БССР. Вось тады старшынём прэзыдыму Інбелкульту стаў Усевалад Ігнатоўскі, ідэоляг беларусізацыі. Пры пераўтварэнні ж Інбелкульту ў кастрычніку 1928 г. у Беларускую акадэмію навук Ігнатоўскі стаў прэзыдэнтам акадэміі. А ў 1929 г. быў створаны Інстытут гісторычных навук. На жаль, яго фармальнае раззвіцьцё адбывалася ў пэрыяд раскручвання масавага тэрору. У 1930 г. Уладзімер Пічэта быў пазбаўлены годнасці акадэміка, а ў лютым 1931 г. прэзыдэнт акадэміі і дырэктар Інстытуту гісторыі Ўсевалад Ігнатоўскі зрабіў сабе съмерць.

Безумоўна, беларуская гісторыяграфія 1920-х гадоў фармавалася пад упłyvам традыцый расійскай гісторыяграфіі. Многія з тых, хто з расійскіх універсytетаў у той час прыехалі працаўцаць у Беларусь, мэтадалягічна паходзілі з дзяржаўніцкай школы расійскай гісторыяграфіі. Яе прадстаўнікі ўважалі за галоўную сілу ў гісторыі надклясавую дзяржаву, якая выяўляе інтэрэсы грамадства ў цэлым. Позыніх прадстаўнікоў дзяржаўніцкай школы называлі таксама юрыдычнай школай з-за іх увагі да прававых інстытутаў дзяржавы. Таму робіцца зразумелым такая ўвага беларускай прафэсуре і іхных асьпірантаў да заканадаўчых крыніц Вялікага Княства Літоўскага. Увага ж да сацыяльных структур укладвалася ў кантэкст інтэрэсаў як пазытыўніцкага, так і марксісцкага кірункаў гісторыяграфіі. Што яшчэ пакінула нам гісторыяграфія 1920-х, дык гэта пільную ўвагу да крыніц. На няшчасце, рэпрэсіі канца 1920-х і праз усе 1930-я гады прыпынілі раззвіцьцё гісторычнай навукі ў БССР.

1920-я гады засталіся ў мінулым — у наступнае дзесяцігодзьдзе на афіцыйных прамовах у Менску іх сталі называць часам саступак у эканамічнай палітыцы і патуранынем нацыянал-дэмакратам у культурным будаўніцтве. Але беларуская гісторыяграфія дваццатых засталася і ўяўляе зь сябе адзін з тых набыткаў, якія складаюць нашую пазытыўную спадчыну.

Алег Дзярновіч

³⁷ Інстытут Беларускай Культуры. Гісторыя ўз্বікнення. Сучасная структура. Навукова-даследчая дзейнасць. Менск: ДВБ, 1926. С. 45.



Аляксандар Савіч.



Прафэсар Пічэта.
1940-я гады.




Прэзыдыюм Гістарычна-археалягічнай сэкцыі Інбелкульту, 1926 г.
Зълева направа: І. Сербай, М. Мароз, В. Дружчыц, З. Даўгяла.



Адзін з карпусоў БДУ (былое камэрцыйнае вучылішча на Васілеўскім, пазней Земляробскім завулку — у раёне ўніверсytэцкага гарадка; цяпер не існуе). 1928 г.




Група архітэктараў на будаўніцтве ўніверсytэцкага гарадка паводле праекту архітэктара Георгія Лаўрова (другі справа). 1930 г.



Галоўны корпус БДУ. Захаваўся ў перабудаваным выглядзе як галоўны корпус Беларускага дзяржаўнага пэдагагічнага ўніверситету. 1934 г.




Пэдагагічны тэхнікум на вул. Савецкай (цяпер праспект Незалежнасці). 1925 г.




Першы менскі трамвай, які пераяжджае новы мост, адмыслова пабудаваны для трамвайнага руху з Траецкай гары (раён Опэрнага тэатру) у бок Верхняга горада. Восень 1929 г.




Сад «Профінтэрн» (парк імя Горкага). Від на трэк. 1927 г.



Першы ў Менску жалезабэтонны мост празь Сьвіслач.
Савецкая вул. (праспект Незалежнасьці). Канец 1920-х гадоў.



Трыбуны
Ўсебеларускага
стадыёну.
1930-я гады.



Дом сям'ї Пічэтаў у горадзе Мостар (Босьнія і Герцагавіна). Фота 1976 г.




Прафэсар Пічэта са сваімі асьпірантамі. 1926 г. Крайні справа —
Тодар Забела.



Выкладчыкі і студэнты БДУ. Першы шэраг: Васіль Дружчыц
(другі зьлева), Уладзімер Пічэта, Аляксандар Сянкевіч.



Зымітра Даўгяла.



Мітрафан Доўнар-Запольскі.



Першыя прафэсары БДУ, 1922 г. Рэктар Уладзімер Пічэта ў ніжнім шэрагу ўсярэдзіне.



Управа БДУ, 1926—1927 гг.



Прафэсар Пічэта са сваімі асьпірантамі, 1926 г.



Пасъля працы. Рэктар Пічэта (у цэнтры) разам з прафэсарам Мікалаем Нікольскім (зьлева) і прафэсарам Міхайлам Піятуховічам (справа).